

Паважаныя вучні!
Запрашаем Вас!

9 сакавіка 2024г.

Акцыя

“Ад усёй душы”

Мерапрыемства	Клас	Час правядзення	Месца збору	Месца правядзення	Адказныя
Работа творчай майстэрні па вырабу віншавальных паштовак, сувеніраў	1-11	10.00-11.00	класныякабінеты		класныя кіраўнікі
Акцыя “Ад усёй душы” (віншаванне Ветэранаў педагагічнай працы з Міжнародным жаночым днём)	1-11	11.00- 13.00	класныя кабінеты	аг. Путрышкі	класныя кіраўнікі
Акцыя “Дом без адзіноты” (дваровы абход і дапамога аднавяскоўцам сталага ўзросту)	8-11	13.00-14.00	каб. №31	аг. Путрышкі	класныя кіраўнікі, Скерсь К.І.

Па ўсіх пытаннях звяртацца:
Карына Іванаўна Скерсь –
педагог-арганізатар
(каб. № 32)

